

СЁННЯ У НУМАРЫ:

МАСТАККА КАРТОНАЎСЦІ ПЬСЬМЫ РАБОЧЫХ І КАЛГАСНІКАў. ЗА РУБЛЮМ: ЗЯВА ГІТЛЕРА ПРАДОТАўНІКАМ ІТАЛІЯНСКАГА І АМЕРІКАНСКАГА ДРУЎСТ. «СМЯРТАНОСНЫ ПРАМЬНЬ». ЯПОНІЯ ўЗМАЦЬНЯЕ АБІЦЬЦЮ. ПАВІДКА І ЗАСУХА ў КІТАІ.

УЗОРНА ПАДРЫХТАВАЦА ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

Ліпень — рашучы месяц у падрыхтоўцы школ да навучальнага года. Тут літаральна павінны быць прыкладзены ў дзевяць уся вагары, каб нашы школы самоачасна і без лішняй вагі пачалі заняткі. Для гэтага трэба стварыць нармальныя чалавечыя ўмовы.

Між тым, факты з МЕНСКА, ГОМЕЛЯ, КРЫЧАВА, ПРАПЮЎКА, ДЗЯРЖЫНСКА і іншых раёнаў выклікаюць ліўную трывожу за становішча падрыхтоўкі школ да новага навучальнага года.

Наркомасветы пакуль што далей спавесных дэлараций і парадыйных шумілі не пайшлі. Цыркуляры, зводкі, планы, самааб'явіцельствы і т. д. якія сыплюцца з апарата Наркомасветы, як ніз рога ізышлі, астаюцца пустымі, нікімчанымі паперкамі. А рашучыя званні падрыхтоўкі да навучальнага года астаюцца без увагі.

А ў чым зараз асноўнае? Безумоўна, асноўным і рашучым з'яўляецца БУДАЎНІЦВА І РАМОНТ ШКОЛЬНЫХ БУДЫНКАў. Трэба аддаць належнае адданне капітальнаму будаўніцтву Наркомасветы (з'яўляецца ПАРАМОН), што тут рука пільнавадзіцца, а не мірошанага работніка пераважнае шмат. Зараз высвятляецца, што планы капітальнага будаўніцтва павінны да ўсіх чвэрцей, з 235 школ, якія трэба было будаваць па плану, ні адна з іх не ўступіла ў строй. Па ГОМЕЛЮ немачава дабудоваць 6 школ, а ні адна не дабудавана. Тэжэ-ж становішча па КРЫЧАЎСКАМУ І ГОРАЦКАМУ раёнах, дзе школынае будаўніцтва туліцца на правах павышня.

А зямляе рамонт школьных будынкаў. Тут ішоў частая рабона, але і не думае яго пачынаць. Некаторыя раёны ў пагоні за кліктывай фразай (ВЕТКАУСІН) абмежаваліся тым, што падфарбавалі шыльды і гэз называюцца па-ліхому рамонт школьных будынкаў! У Менску ў 25-а ўзорнай школе, п'ятым раёне, УЗОРНАЯ, пакуль яшчэ выкон рамонт будынка толькі філасофствуючы. Спрачаецца гарАНА, Наркомасветы, дырэцыя школы, што павінен і кожны павінен адлюстчы гэтай школай на рамонт. А рамантаваць пачаць не абраўцаю. А хіба гэтым рабонам адзіночым не можна прыкласці расетат фантаз у цалера р'юных раёнаў, якія свядчаць аб безадказных антыпартыйных адносінах раду прылучных раённых арганізацый да будаўніцтва і рамонту школьных будынкаў.

Відаць, людзі не думаюць аб выжыванні новага пакалення так, як гэтакую навуку Цэнтральным Камітэтам нашай партыі і таварыш СТАЛІН. Відаць, яны не разумеюць, бо не хочучы разумець таго, што ад СТВАРЭННЯ НАМАЛЬНЫХ УМОЎ ДЛЯ ЗАМІТКАЎ ДЗЯЦЬ У ШКОЛАХ ЗАЛЕЖЫЦЬ ПОСПЕХ НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА.

І гэтай аб'явіцельствам, гэтым рабонам адносна да рамонту і будаўніцтва школ трэба павінецці кавец. Раёны павінны пам'яцкаць, што ад іх партыя з усёй рашучасцю патрабуе адказнасці за выкананне падпарадкаванага пакалення ў духу камунізму. І ў залежнасці ад таго, наколькі яны, побач з іншымі пытаньнямі, будучы зяміца гэтай справы, будзе партыя адзначаць іх рабона. Раёны павінны надбываць на праверцы, як ішоў у кожным раёне, у кожным сельсавеце, у кожным калгасе будаўніцтва і рамонту школьных будынкаў, і прыняцці энергічныя меры да выканання павышня рамонтнага і капітальнага будаўніцтва.

Наркомасветы абавязан не толькі дэлаць дырэктывы, але і дапамагаць раёнам будаўнічым матэрыяламі, а дзе трэба і фінансамі. Цэнтральныя арганізацыі — ДЗЯРЖПЛАН, асабліва ШКОЛТРОСТ І МЕТАЛАБ'ЯД'ІАНАНЕ — павінны са сваіх лімітаў выдзяліць частку матэрыялаў на будаўніцтва і рамонт школьных будынкаў.

Асабліва трэба праверыцца над СКАНЧЭМ БУДАЎНІЦВА ШКОЛ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МЕНШАСЦЕЙ (польскіх, рускіх, яўрайскіх).

Тут проста трэба сказаць, ішоў не ўсёды разбіты нацдэмаўскі тэорыя і практыка пагардлівых адносінаў да гэтых школ.

Партыя не можа мірыцца з тэмі становішчамі, які ў ДЗЯРЖЫНСКУ, ВЕТЦІ і іншых раёнах «будуюць» нацналянальныя школы на невялікі год і канца гэтакую «будуцтва» не відаць.

Трэба надбываць зніжчыць усія спробы, накіраваныя на ігнараванне школ нацналянальных месцадзяў. Раёны павінны зараз-жа праверыць становішча будаўніцтва і рамонту школьных будынкаў і навестчы пазначыць задачу на саачаснае падрыхтоўку іх да новага навучальнага года.

Не цыркуляры, не агукнымі разважаннямі, а канкрэтнае зараз-жа трэба зяміца падрыхтоўкі школьных будынкаў да новага навучальнага года. Трэба ўскласці справу на канкрэтных людзей і ішоўнае пра праверцы, якія выконваюцца рашучы партыйнымі арганізацыямі.

Ліпень — рашучы месяц у падрыхтоўцы школ да навучальнага года. Тут літаральна павінны быць прыкладзены ў дзевяць уся вагары, каб нашы школы самоачасна і без лішняй вагі пачалі заняткі. Для гэтага трэба стварыць нармальныя чалавечыя ўмовы.

Між тым, факты з МЕНСКА, ГОМЕЛЯ, КРЫЧАВА, ПРАПЮЎКА, ДЗЯРЖЫНСКА і іншых раёнаў выклікаюць ліўную трывожу за становішча падрыхтоўкі школ да новага навучальнага года.

Наркомасветы пакуль што далей спавесных дэлараций і парадыйных шумілі не пайшлі. Цыркуляры, зводкі, планы, самааб'явіцельствы і т. д. якія сыплюцца з апарата Наркомасветы, як ніз рога ізышлі, астаюцца пустымі, нікімчанымі паперкамі. А рашучыя званні падрыхтоўкі да навучальнага года астаюцца без увагі.

А ў чым зараз асноўнае? Безумоўна, асноўным і рашучым з'яўляецца БУДАЎНІЦВА І РАМОНТ ШКОЛЬНЫХ БУДЫНКАў. Трэба аддаць належнае адданне капітальнаму будаўніцтву Наркомасветы (з'яўляецца ПАРАМОН), што тут рука пільнавадзіцца, а не мірошанага работніка пераважнае шмат.

А зямляе рамонт школьных будынкаў. Тут ішоў частая рабона, але і не думае яго пачынаць. Некаторыя раёны ў пагоні за кліктывай фразай (ВЕТКАУСІН) абмежаваліся тым, што падфарбавалі шыльды і гэз называюцца па-ліхому рамонт школьных будынкаў!

Відаць, людзі не думаюць аб выжыванні новага пакалення так, як гэтакую навуку Цэнтральным Камітэтам нашай партыі і таварыш СТАЛІН. Відаць, яны не разумеюць, бо не хочучы разумець таго, што ад СТВАРЭННЯ НАМАЛЬНЫХ УМОЎ ДЛЯ ЗАМІТКАЎ ДЗЯЦЬ У ШКОЛАХ ЗАЛЕЖЫЦЬ ПОСПЕХ НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА.

І гэтай аб'явіцельствам, гэтым рабонам адносна да рамонту і будаўніцтва школ трэба павінецці кавец. Раёны павінны пам'яцкаць, што ад іх партыя з усёй рашучасцю патрабуе адказнасці за выкананне падпарадкаванага пакалення ў духу камунізму. І ў залежнасці ад таго, наколькі яны, побач з іншымі пытаньнямі, будучы зяміца гэтай справы, будзе партыя адзначаць іх рабона.

Наркомасветы абавязан не толькі дэлаць дырэктывы, але і дапамагаць раёнам будаўнічым матэрыяламі, а дзе трэба і фінансамі. Цэнтральныя арганізацыі — ДЗЯРЖПЛАН, асабліва ШКОЛТРОСТ І МЕТАЛАБ'ЯД'ІАНАНЕ — павінны са сваіх лімітаў выдзяліць частку матэрыялаў на будаўніцтва і рамонт школьных будынкаў.

Асабліва трэба праверыцца над СКАНЧЭМ БУДАЎНІЦВА ШКОЛ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МЕНШАСЦЕЙ (польскіх, рускіх, яўрайскіх).

Тут проста трэба сказаць, ішоў не ўсёды разбіты нацдэмаўскі тэорыя і практыка пагардлівых адносінаў да гэтых школ.

Партыя не можа мірыцца з тэмі становішчамі, які ў ДЗЯРЖЫНСКУ, ВЕТЦІ і іншых раёнах «будуюць» нацналянальныя школы на невялікі год і канца гэтакую «будуцтва» не відаць.

Трэба надбываць зніжчыць усія спробы, накіраваныя на ігнараванне школ нацналянальных месцадзяў. Раёны павінны зараз-жа праверыць становішча будаўніцтва і рамонту школьных будынкаў і навестчы пазначыць задачу на саачаснае падрыхтоўку іх да новага навучальнага года.

Не цыркуляры, не агукнымі разважаннямі, а канкрэтнае зараз-жа трэба зяміца падрыхтоўкі школьных будынкаў да новага навучальнага года. Трэба ўскласці справу на канкрэтных людзей і ішоўнае пра праверцы, якія выконваюцца рашучы партыйнымі арганізацыямі.

БССР У СПАБОРНІЦТВЕ З ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ АДСТАЕ ПА СІЛАСАВАННУ І СЕНАЗАГАТОВКАХ

У БЛІЖЭЙШЫЯ ДНІ ЗАВЯРШЫЦЬ СЕНАУБОРКУ, ЛІКВІДАВАЦЬ ПРАРЫЎ І СІЛАСАВАННІ І СЕНАЗАГАТОВКАХ ВА ўСЕўЗБРАЕННІ СУСТРЭЦЬ УБОРКУ ЗЕРНАВЫХ

КАЛГАСЫ СЕННЕНШЧЫНЫ ПАЧАЛІ ўБОРКУ ІЛЬНУ

СЯНЮ. (Ад карэспандэнта «Звязды».)

Звыш яваццяі калгасаў Сенненшчыны пачалі выбарачнае пераборне ільну ў стады ранней жойтай спекасі. На 9 ліпеня выдарабана 46,5 гектара ільну самай ранней сльбы. З кожным днём на ўборку ільну выходзяць новыя і новыя калгасы. Масавае дарабленне пачнецца 10-11 ліпеня.

Па ўсім раёне ўраджай ільну пераўраўнальна вышэй, чым летас. У часе сльбы калгасы і прапоўны аднаасобкі ставілі задачу: дабца, каб ільновадзіца па якасці ў сярэднім было 12 нумараў. Зараз-жа, улічваючы высімі ўраджай ільну, раён змагаецца за сярэдні, ча тыравацця нумар валака.

Асобныя калгасы — імя Карла Маркса, «Перамог», «Літва», «Мастаўшчына» (Сікорніцкі сельсавец) абавязаліся дабца сярэдняга нумара 18, а калгасы «Платоны-Шыры» і «Бугай-Навлязі» (Новадэльскі сельсавец № 2) нават 20 нумараў у сярэднім.

Першы ўрок дараблення ільну гавораць, што ў раёне прадаўжаецца сур'ёзнае барацьба за высока-якасны лён. У першай ўборкі ільну рашучым фактарам павышэння якасці ільну з'яўляецца сартаванне на полі, гэта значыць падвышанне і п'ятроўнае дарабленне. Факты гавораць, што гэты падпарадкаваны аграгатыкі ў калгасе раёна, пачаўшы ільнадарабленне, выкававаць.

Узорна арганізаваў трайнае пераборне ільну калгас імя Карла Маркса, Сікорніцкага сельсавета. Старшыня калгасу т. Бабыноў і яго намеснік па ільну т. Суканюў і асабі паказалі калгаснікам прыклад.

як трэба сартаваць лён пры пераборне.

Спачатку ільнадарабляючыя прырабці: «Мы не выкалам норку, нічога не заробім, гэта калябачная справа» і т. д. Аднак, калі ім растлумачылі, што за выкананне нормы ў 0,10 гектара калгасецца да прададзі, што абыжа на ільняны прададзі будзе выдавацца не ў кашы ільновадзіца, а пры атрыманні першага аванса на лён, калі растлумачылі, што за большыя норкі і лепшую якасць ільнадараблення будучы лепшыя ўдарадні штодзённа прамавацца, — п'ятроўнае дарабленне прывялося.

Малахоўская Мар'я, ўдарадца Гаўрылаўскай брыгады, першай паказала, як трэба сартаваць лён пры дарабленні. Яна зрабіла не толькі тры, але нават чатыры гатуны ільну. Падарабала Мар'я сльбо до да сльбога так роўна, што камі і галуці, як быццам тапаром аддасцян. У адным снагу — сльбо доўгі, поўтараметровы; у другім метровы, у трэцім аршыновы, у чаргетым, як гавораць калгасніцы, «лён з каранямі».

З першага-жа дня дараблення ільну ўдарадца ільнадарабляючыя зрабцілі. Праўда, у першыя дні норма павысця не выконвалася. Так у калгасе імя Карла Маркса толькі Сухадэла Маня і Малахоўская Маня выдарабалі па 0,08 гектара, астатнія — менш гэтай нормы.

Самі калгасніцы заўважылі так: — Ільну толькі вучыцца. Не раскачаліся.

Калгас імя Карла Маркса пачаў вучыцца да пачатку ўборкі зернавых у асноўным закончыць пераборне і расціла ільну.

Трайнае дарабленне пачаў

ўборку ільну і калгас «Янова», Сідарніцкага сельсавета. Тут за дзень 7 ліпеня выдарабана 2,75 гектара. Работа арганізавана звышчыны. Лепшы ўдарадні брыгады № 1 Лаварэла Алеся, Брагуннова Праніслава, Хадасевіч Парася выдарабалі за дзень па 0,10 гектара, гэта значыць і пры п'ятроўным дарабленні ільну выкалалі норму.

Вялікую ўзор арганізацыі калгасных мас на трайнае дарабленне ільну паказвае малады старшыня Алексіціцкага сельсавета жоамадэц-вылучэнец т. Ворбіцкі. Ён прыняў за зяміцаў наступнае: у пасевах ільну ільнадарадца сльбо ды ільну-курата, даўгунца і міжаўка. Усё гэта — вынік зяміца-тавадзіцы насеннавоўнай справы.

Дык вось, каб дабца п'ятроўна і якасці валака і насення, т. Ворбіцкі асабіта наведвае кожны калгас і на полі паказвае калгаснікам, як трэба сартаваць лён на галуцах, як пазнаць «курата», даўгунца і міжаўку, гатуны неадэкватна як па росту, так і па гатунымі сльбога і багаціце насення.

Заслугоўвае ўвагі такое вялікае машынаства калгаса імя Карла Маркса. Для таго, каб расартаваць пры дарабленні лён не блытаўся пры аб'явіцельстве ў пунах і токах аддэжы стэцыянальна і прыбці допачкі з нумараў.

Такі важны дадзены пералом з'яўляецца ў сэнненшчына калгасе ў барацьбе за высока-якасную ільнадарабленне ў барацьбе за тэю, каб сэнненскі лён быў лепшым у БССР, каб беларускі лён стаў лепшым у Савецкім Саюзе.

А. Мікуціч.

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА паміж БССР і Заходняй вобласцю

(на 10 ліпеня 1934 года)

Мы рэзка адстаем у сіласаванні, загатоўцы сена і ўзняцці папараў

Table with 3 columns: Crop type, BSSR yield (in %), and Western region yield (in %). Rows include Skoshana sena, Ubrana da skoshaneta, Zasilasavana, Zagatoulena sena, Uznjata caliny, and paparau.

ХОД УБОРКІ І ЗАГАТОВКІ СЕНА, СІЛАСАВАННЯ, УЗНЯЦЦА ЦАЛІНЫ І ПАПАРУ ПА БССР НА 10 ЛІПЕНЯ 1934 Г. (У ПРОЦЕНТАХ)

Large table showing the progress of haymaking, silage-making, and hay raising in BSSR as of July 10, 1934, broken down by district (районы).

ІГНАРУЮЦЬ КАСУ І ЖНЯРКУ

ЦЕРАХОЎКА. (Па тэлефону ад карэспандэнта «Звязды».)

У шаўдзёных сельсаветах Церахоўскага раёна — Падбаранскі, Маршаўскі і Пракопаўскі — з 10 ліпеня разгарнулася масавая ўборка ячменю і жыта. За два дні скопана каля 40 гектараў ячменю. З кожным днём ўборка ахвільнае усё большую плошчу пасеваў.

Аб чым гавораць першыя дні ўборкі?

Па-першае, трэба адзначыць, што срод калгаснай масы наглядзеца магучыя вытворцы ўодым, каб як можна раней пачаць і скончыць ўборку і правесці яе без страт. Штодзённа старшыні і брыгадзіры будаўніцтва калгасаў сучасна з прадаўжэннем сельсаветаў аб'явіцельства паці і вызначыць якія ўчасткі ўжо паспелі, дзе трэба пачынаць ўборку. Многія калгасы прымяняюць на ўборцы абыжжывыя косы. Праўда, не ўсе. Вось калгасы, дзе з першых-жа дзён наглядзеца супраціўленне ўборцы машынамі і косамі.

У калгасе «Дынамо», Маршаўскага сельсавета (старшыня Старацкі), паспела 15 гектараў ячменю, які можна ўбраць жняркам і косамі. Жняржак у калгасе дзе і яны падрыхтаваны, але Старацкі чапуці пасылае па жыта 60 жывяч. Кожная жанчына зжынае за дзень на 8-9 сотых гектара. Разам яны ўбраў калі чатырох гектараў. Дзума машынамі можна было ўбраць не менш дзясці гектараў.

Такое становішча і ў калгасе «Ударнік» (старшыня Жытнікіна) і «Асвешчэнне» (старшыня Шубічэна), Пракопаўскага сельсавета. У першым вышледа 5 гектараў, у другім 24 гектары ячменю. Убраць сярпам. Тут таксама відаць, што жняржак і касу можна пусціць пазней, калі вышлее шмат жыта.

У калгасе «Чырвоны расвет», Падбаранскага сельсавета, правільна скарыстоўваюць машыны і касу. Тут вышледа 7 гектараў ячменю, на ўборку яго пусцілі дзве жняржкі і 5 касоў. Асабліва ўваж

ліва падыхілі да скарыстання касы. Да кожнай касы прыбці дружыны рабкі, абкруцілі іх палатом. Гэта забяспечвае поўнае захаванне зрэзаных каласоў. Каспаці выдэляюць самыя лепшыя ўдарадкі-калгасніцы (т. Банавалаў, Кот і Драздоў), якія скопываюць у дзень па 0,80 гектара. Тады чынам, у калгасе за поўдня паспелі ўбраць 7 гектараў ячменю.

Але затое ў калгасе загады не падрыхтавалі машыны. З першых-жа дзён калі машыны пачалі выбываць са строю, — то крызілі былі дронна прыставак, то зернаўлавіцелі не прылажаны. Неважкі гадзіны прышлось патаціцца на гэты «аробізі». На работу вышлі талксма позна — у 8 гадзін.

Сельскія саветы шчо не ўзялі ў свае рукі як належыць непаасроднае кіраўніцтва ходам ўборкі. Пракопаўскі сельсавец, патрыкад, у першыя-ж дні ўборкі склікае павышчылі пленума з абавязковым удзелам старшых калгасаў.

Е. Палешчун, Е. Пінскі.

НЕАДКЛАДНА РАЗГАРНУЦЬ ПАДРЫХТОВКУ ДА АСЕННЕ-ЗІМОВЫХ ПЕРАВОЗАК

Злет ударадцы Енцэперыненскай дарогі прыняў заарат да ўсёй чыгуначнай Савецкага Саюза аб разгортванні б'явой падрыхтоўкі да асенне-зімовых перавозак («Правада» № 100).

Цэнтральны камітэ партыі, пішучы ў адрова, скаржа нам, што мы дрэнна вытлумася да асенне-зімовых перавозак, дронна рамантаваў перавозку ў дарогах. Гэтыя, злучылі прывільныя, указаны ЦК партыі, таварыш чыгуначнікі, безумоўна, адносна не толькі да нас, але і да ўсёго чыгуначнага транспарта. Нельга збываць цяжкія ўрокі мінулай зімы. Так рабонае гэтага не дазволіць. Вось чым мы лічым зараз падрыхтоўку да асенне-зімовых перавозак.

Енцэперыненскі ўвадні ўзусім дрэнна. На чыгуначку БССР падрыхтоўка да асенне-зімовых перавозак таксама ідзе выключна дрэнна. Хто не памятае леташніх урокаў, калі з наступленнем першых маразоў выявілася бэзліч недахопаў у падрыхтоўцы да перавозак. Паравозны парк не быў аздавоўлен, аводна-борныя калоні не адрмантаваны і не ачывлены дапо не прыставак для зімовых умоў работы і т. д. А гэта гэта з'яўляецца? Таму, што не ўважліва ішоў прымыні працаваць па прыказку «спуль грэм на грэм». Наступіць морозы, пач

нуцца снежавыя мляціцы, тады і спадзець падрыхтоўку.

Такое становішча і ў гэтым годзе. Узчыць кохчы-бы Менскае паравознае дэпо (на чыгуначку ЗАЙНІВАУ). Паравозны парк не гадуе да зімы. Не відзецца барацьба за поўнае яго аздавоўленне і высокую якасць рамонту. Нолькась чывоўх перавозаў сістэматычна перавозыць і без таго высокую норму (майсквае запланавана 16,88 проц., а зворныя вагоны склапі 21,21 проц. У чэрвені пры заданні 17,55 проц. — 21 проц.). Колькасць падрыхтоўкі рамонту вельмі высокая (у другім квартале 49 выпадкаў паўторнаці). План аздавоўлення рамонту зрываецца.

Або ўзчыць рамонт вагонаў. МАГІЛ'ВСКАЕ вагонае дэпо (на чыгуначку ІВАСІЛЕЎСКІ) сістэматычна не выконвае вытворчай праграмы сярэдняга рамонту вагонаў. Дэле месцаў план выпуску вагонаў выконвае на 60 проц. Аб нізкой якасці рамонту свядчаць масавыя факты паўторнаці. З прывільчаных у маі месцаў праз б'ячы рамонт у магіл'вскім аб'ямыным пункце (Орша — захадняя) 17 процантаў вагонаў падпарабана рамонту, а за 22 дні чэрвеня месца паўторнага рамонту падпарабала 33 процантаў вагонаў. Не лепш і з рамантам пуч і дружных участкім транспарту.

На зварот ударадцы Енцэперыненскай дарогі прыняў заарат да ўсёй чыгуначнай Савецкага Саюза аб разгортванні б'явой падрыхтоўкі да асенне-зімовых перавозак («Правада» № 100).

СУСТРЭЧА ТАВ. МОЛАКАВА З ПАРТЫЙНЫМ АНТЫВАМ МЕНСКА

Дзень 12 ліпеня тав. МОЛАКАЎ сустрэўся ў Дома паргастыя з цэнтральным і гарадскім парткамаў Менска. Прысутныя сустраці герол Арыстані стаячы, бурным алдэдысентамі. З усёй канцаў залы расадочна крлі «ўра».

Слова адрочы тав. саргастра Гаркоа ІІІ(б)Б т. ХАДАСЕВІЧ. Слова было прадастаўлена тав. Молакаву. Даўга і поамаўскае б'яшавалі зал, зноў грэмала «ўра».

У аднаці, іржак прамоў т. Молакаў расказваў, як дэцкі прададзі і змагаўся за вырастаанне чалавечка, раёны КІ(б)Б павінны ўзчыць пад непаасродным нагляд гэтай работы.

Вялікая адказнасць за поспех перавозак ільвадзіца таксама на таварышальных арганізацыі і кліентура. Нават у МЕНСКУ ІІ Заготзяро, ні Белпадаргарадзіне не пачалі пабудову складоў на чыгуначку. А ў мінулым годзе па віне загатоўчы арганізацыі цалым сельсавецам абыжа праставілі на пучы, чыгуначныя аздарадцы.

Задача ачываюцца ў тым, каб па ўсіх п'ятроўных разгартуваць б'явую падрыхтоўку да асенне-зімовых перавозак. Паітодэлавы, партгорі транспарта, раёны КІ(б)Б павінны ўзчыць пад непаасродным нагляд гэтай работы.

Ударадцы герол Савецкага Саюза тав. Молакаў кур'ёрскі па дам выехаў з Менска. (БЕЛ)



# БЕЗУПЫННА КЛАПАЦІЦА АБ ПАЛЯПШЭННІ МАТЭРЫЯЛЬНА-БЫТАВЫХ УМОУ РАБОЧЫХ-ТАРФЯНІКАУ

Пражэцтва выбарчай правэр- ка становішча грамадскага харчавання, свабодна і культурна- бытавога абслугоўвання рабочых на торфараспрадоўках Беларусі («Жунавар», «Чырвоная Беларусь», «Большавік», Іма Геа і Асіторф).

Правэрка ўшэдня паказала, што адна з прычын адставання раду торфазаводаў заключаецца ў тым, што пасюбны партыйны, профсаюзны і гаспадарчыя арганізацыі на саваўна-панску адно- сцца да матэрыяльна-бытавых умоў рабочых-тарфянікаў.

Асіторф — самы буйны тор- фараспрадоўчы Беларусі. І не ЦК КП(б)Б адна асабліва іх увагу. На аснове дырэктывы ЦК вярхоўна партыі накіра- ваву больш 50 чалавек камуні- стам і комсамольцам на Асіторф. Не ўтрымаў арганізацыю РК КП(б)Б, які абмежаваны толькі тым, што заслужыў адзін раз — 20 тэрэна — на п'яніце заклад аб становішчы на Асіторфе.

Дрэна працуюць партарганіза- цыі Асіторфа, аб гэтым паказва- юць спісы рабочых і работніц на адсутнасць партмаसाвай работы ў інтэрнатах.

З гэтага з брыгады т. т. Жураўскай і Баццельвай выніла- ся, што ў бараках ніхто з кіраўні- коў не быў. Адна з лепшых бры- гад 3-га участка (брыгады тав. Жураўскай) заўважыла: «Мы хочам, каб кіраўнікі арганізацыі прыхо- дзілі да нас у барак, катан добрых адказаў пра рабочых, плакатаў» (забавка № 4). Начальнік змены тав. Швелеў заўважыла: «З нашай нізкай работы не выдуць, прасім рэстаўрацыю пагарту і тэхні- чную вучэбу ў інтэрнатах, прасім гармова, добрае кіно».

Партыйны і профсаюзны арганізацыі Асіторфа займаюцца дубраваннем гаспадаркіна замест рэстаўрацыі масавай работы на ўмяцэнне прадукцыйнасці працы, прадоўжна дысцыпліны.

Арганізацыі прадоўжаць міма абуральнага фактаў антысанітарна- га становішча ў інтэрнатах і ста- новішчы, аб чым не раз пісалі ў газеце «За торф».

Больш таго, у ноч на 5 чэрвеня былі кінуты агуны ў кацід, ка- лі прадаваў новае работніца ку- дажэ-вонсамока тав. Роскіна (назва № 7). Вець выпадкі на- ўмыслага паваняна лыжак і рад- нішых агідных фактаў, на знеш- нёна ахкі ні партыйнай, ні профсаюзнай арганізацыі не мабі- лізавалі масы ў не разгавара. Гэта сведчыць аб прытуленні паліты- чнай шпіянацыі.

Партыйны камітэт на чале з тав. Рыжкіна да апошняга часу камаву некадомы і нават на па- сяджэнні парткома ад 19-21-34 г. стварыў змяшчэнні вострыя мо- менты ў выстуленнях камітэі на абслугоўванне стальных і інтэрна- таў.

Тарфком (старшыня тав. Асі- торф) не забяспечыў выканання ды- ректывы XVII з'езда ВКП(б). Дынае паваршэнне санітарных працяў у сацыяльна-грамадскага харчавання прадоўжаць міма профарганізацыі. У стальной пачынае мямор у ха- лоднай вадзе, катан лужэцкі пера- гуляра. Прадукты кавацца на- дрэбна, не накрываюцца. Палюці выклада рэчка, работнікі стальных не забавяюць права абсабой гідэмаі і т. д.

Апрача таго дапускаюць прыём часовых рабочых у сталовы для чысткі рыбы і буйны (назва № 2 і 5) без санітарнага агляду. Хлебаразэа сталаў № 2 важкага хлеб без гіраў, на вока, узважа- юць другім кавацкам хлеба.

Як можна дапусціць, каб рабо- чыя на участку не мелі для пі- цця гатаванай вады? Піль вяду з кар'ера. А калі і боць кама машы- ны бачок, то ён палюцен сырой вадой, без накрыві і без кубка.

Тарфком не разгартуў сацыялі- зма і ўдзярніцэ паміж інтэр- натамі, паміж уборшчымаі і на- мендантамі. Ні разу не патраба- лі справядліва ў камендантаў на тарфком аб абслугоўванні рабо- чых і работніц у інтэрнатах. На- рошчы, нікога не прыдугалі з адказнасці за неабяспечанасць ў інтэрнаце матрацамі, чайнікамі, кубкамі, гатаванай вадой. І новы пажока ўборшчымаі ў барак для ўборшчымаі па два дні, а грошы за работу атрымаваюць. Напрыклад, на пасэку № 5 у брыгадзе тав. Жураўскай убор- шчымаі не была 18 і 19 чэрвеня, інтэрнат пачынаў на два дні не- прыбраўшы, без вады для піцця.

Троба неадкладна пакончыць з агіднасцямаі на торфараспрадоўках.



ТАВ. КУРАНЕУ АНДРЭЯ ПЕТРОВІЧ, БРЫГАДЗІР ТОРФАЗОВОДА «ШЛЯХ СОЦІАЛІЗМА» БРЫГАДА ЯКОГА ПЕРШАЯ ў ВССР ДАТЭРА- МІНОВА ВЫКАНАЛА СВОЮ ПРА- ГРАМУ ПА ТОРФУ. ПА ІНІ- ЦІЯТЭВЕ БРЫГАДЫ КУРАНЕУ РАЗГАРТУЮА С'ЭБЕЛАРСКІ ПАТВОРНЫ ПАХОД ІМЯ Т. ГІКАЛО ЗА ДАТЭРМІНОВАЕ ВЫКАНАННЕ ПЛАНА ТОРФАДАВЫЧЫ

на двух работнікаў, прыняў меры да забяспечэння бесперабойнага снабжэння торфараспрадоўкаў. Бел- торф адпусеа сродкі на гародне- хававыя. Выліка частка сродкаў ідзе на Асіторф.

Белторф дазваляў адпусціць 15.000 руб. грошай для пабудовы на Асіторфе квасаварні.

ЦК саюза тарфянікаў каманду- е на Асіторф членаў прэзідыу- ма, адказных работнікаў да канца сезона. ЦК саюза тарфянікаў ад- прымае грошы на аднаўленні дом адпачынку для рабочых Асіторфа.

Неабходна мабілізацыя сіл і энэргіі з боку саіх арганізацый торфараспрадоўкаў.

Пятрова.

## ВЫКАНАЦЬ ЗАДАННІ ПА ДАРОЖНАМУ БУДАЎНІЦТВУ

МТС і саўгасы павінны прыго- даваць да 6 дзён свае трактары, гукавую і транспартную сілу для дарожнага будаўніцтва. Гэтага па- трабуе паставана ўрада.

Аднак, большасць МТС і саўга- саў яе не выконваюць.

Саўгас імя Сталіна (Дзержынскі раён) у мінулым годзе з-за адсу- тнасці пад'язной лары да станцыі Фанінал, меў вынік 80.000 рублёў страт пры перавозках сваіх гру- заў. Улічваючы дастойныя па- трабаванні палітдэлага саўгаса, СНК БССР уключыў будаўніцтва гэтага пад'язу ў план работ 1934 года. Саўгас павінен быў унесці частку грашовых сум на будаўні- цва і прадастаўліць рабочую сілу ў паракну працоўнага ўдзелу. Але да абшчэнага для саўгаса не ўнёс ні адной калейкі і ад выканання свайго задання па працоўнаму ўдзелу ўпарта ўхіляецца. Работы на пад'язе спынены, але дырек- тора саўгаса гэта зусім не турбуе.

Саўгасы Калічэўскага раёна «Александрэва», «Нясета», «Красіна», «Стары» таксама да работ не прыступілі. Тое-ж самае можна сказаць і аб большасці саўгасаў Чаускага, Менскага, Дзержынска- га, Хойніцкага і рада штых ра- ёнаў.

Саўгас «Паўлаўна» (Чаускі ра- ён) каля двух год настаяла па- трабаваў пабудаванне мост. Калі райдоруадаў прыступіў да яго па- будовы, саўгас спыніў фінанса- ванне работ.

Дрэна выконваюць заданні па дарожнаму будаўніцтву ў МТС. Побач з такімі МТС, як Жыткавіц- кая, Ветрынская і Чацінцкая, якія паказалі ўзоры большэвіль- ськіх барацьбы за добрую дарогу — Менская, Большэвільская, Цылу- ская, Лельчыцкая, Дрысенская і інш. — упарта ігнаруюць дарож- нае будаўніцтва.

У бліжэйшыя дні разгартуюць ўборка ўраджаю і ачэка абжада дзержэма. Патрэбны дарогам да даўніцтва сваіх уласных пад'езаў арымае падрываюць дарог да асеп на-зімовых перавозак.

Неабходна заража на ўсіх МТС і саўгасах вынавіць максімаль- нуе колькасць трактараў, сабраць усе дарожныя машыны, прышыць, ушпці — разгартуць механізава- ныя дарожныя работы так, каб поўнасьцю выканаць план працоў- нага ўдзелу з п'юўым захаваннем норм выпрацоўкі і якасці работ.

У гэтай вельварнай рабоце па- літдэламы МТС і саўгасаў не па- вінен застацца ў боку. Пад іх п'янасьцю кіраўніцтвам МТС і саўгасаў могуць і павінны выка- наць да пачатку ўборачтай кампа- ніі планы дарожнага будаўніцтва і працоўнага ўдзелу.

# ПІСЬМЫ РАБОЧЫХ КАЛГАСНІКАУ

СТАРШЫНІ СМАЛЯЎЦКАГА РВК Т. ХАДАРКЕВІЧУ.

## ЗДЭСНІ НАП ХВОРЫМІ (ПІСЬМО ХВОРАГА)

У Смаляўцкай большыцы абсу- гоўванне хворых паставілена з рук вон дрэгна. Загадчык большыцы ўрач Альтшулер не цікавіцца на- ладжаннем работы. Хворыя ля- жаць на голых дошках, без матра- цаў.

Загадчык гаспадаркай Антаню- шых не зборяцца дастаць садома для матрацаў.

Большыца знаходзіцца ў ачэка- ваным становішчы: няма п'яна- вельчын, падлога рэмна імоцца, падмацоць арыш рас у откці.

ПАЙКАУ Я.

ДЫРЭКТАР МЕНСКАГА ХЛЕБА- КАМБІНАТА ТАВ. ПІШЧЫКУ

## БРАКЕР З БРАКАМ (ПІСЬМО ЗАГАДЧЫКА ХЛЕБНАГА БРАМА)

10 ліпеня ў краму № 24 Мол- харчгандля прывезлі 800 кіла- грамаў для продажу на камэрцый- ных прах. 242 кіла гэтага хлеба было забракавана старшым браке- рам Гершэбаўмам.

Праз гораду Гершэбаўма з'явіў- ся эню ў краму і прыказаў г'яна- даваць забракаваны хлеб. Хлеб вы- п'ява 2-й механічнай шпярні.

Так бракер Гершэбаўма змагаец- ца за акась хлеба.

ГОТЛІВОВІЧ

ПРАКУРОРУ МАЗЫРСКАГА РАЕ- НА ТАВ. БАРКАНУ

## ПАЗБАУДЬ НАС АД ШЫНІ ЗЛАДЗЭУ (ПІСЬМО КАЛГАСНІКАУ)

На вачах Бруквіцкага сельсо- вета, малярскага рэма, і участ- ковага м'яшчынара Гейка ўжо доў- гы час у сельсавеце арудуе шайка зладэяў: Пандэленка П., П'яоўка М., Пандэленка Змітра і інш. Гэта шайка сістэматычна займаец- ца краваўмі коней, авечак і іншай жывёлы.

У ноч з 11 на 12 красавіца па- краўлі ў калгасніка Цуро П'яова ачэка. У тую-ж ноч абрабалі і члена праўдзінна-калгасна «Пад'яз- ка» К. Салаўяна С. Д. і другіх калгаснікаў і аднаасобікаў. Гэтай шайкай зладэяў заблажэна ўсё населеныя сельсавета да таго, што ўсю сваю жывёлу — авечак, свіней, цялят трымаюць у хатах.

У сакавіку гэтага года калгасні- кі калгаса «Пад'язка» паведна- лілі аб гэтай шайцы міліцыі і дру- гім раённым следчым органам. Да- готулі ніякіх мер не прынята. Шайка зладэяў паравінаму беа- пачарава тэрыторыю населеныя. Усіх, хто прабуе выкрыць гэтай шайцы ачэка ігнараваць забавствам і пап'ялам.

Злітаюцца да «Звязды» з прось- бай пачаць нам пабавіць наш сельсавет ад банцтву і зладэяў.

Пінчук В., Пінчук А., Пін- чук Н., Пінчук А.

САКРАТАРУ ЧАШНІЦКАГА РАЙКОМА КП(б)Б т. МАРГОЛІНУ

## ШМАТ РЭЗАЛЮЦЫІ І НІ КАПЕЦН СРОДКАУ (ПІСЬМО РАБОЧАГА)

У пачатку гэтага года Нарком- саветы БССР прапававу Чашніц- каму РВБ адпусціць з ілюцовага бюджэта 3.000 руб. на арганіза- цыю дзержэма сада на фабрыцы «Чырвоная зорка».

З вынавінем указання партса- вета ў раёне не ачэкаліся. Фаб- рычныя арганізацыі пачыналіся аб гэтым Наркомсаветы. 27 мая Наркомсаветы эню прапававу Чашніцкаму РВБ неадкладна ад- прыць адпаведныя сродкі.

Пасля гэтага мы зваруціліся да старшыні РВБ т. Трызна, які тут-ж прапававу загадчыку рай- фа т. Токіч выдць грошы энюна капіталісу. Токіч камажы рэза- люцыю. Утрыманне дзержэма са- да фабрыцы «Чырвоная зорка» ач- несена на сродкі вёскі Алічэўска- га сельсавета.

З рэзалюцыяй Токіча пашлі ў сельсавет. Але і там толькі і пра- білі, што палісілі лічэ адну ре- залюцыю: «Грошай няма, выдць не можам».

Так у Чашніцах усё ішпцэ ро- звалюец, аднаасобіка ў неабход- ная арганізацыі сада, але не ад- прымаюць для гэтага вынавіа ка- п'яцы.

Работы фабрыцы «Чырвоная зорка» КУШНІСНІ.

НАМ САКРАТАРА БАЛЫНІЦКАГА РВ КП(б)Б ТАВ. РЫМША.

## ШКОЛА БЕЗ ПАМІШАННЯ (ПІСЬМО ДЫРЭКТАРА ШКОЛЫ)

Галоўчэўскага п'яноўна сапро- дача школа (Балыніцкі раён) разме- шчана ў п'яніце памішаных. У кі- вулым з гэтай прычыны дзве групы з-за адсутнасці памішанна займаюцца ў другой энюна.

На працягу трох год працява- лася самаабслугоўванне выключна па пабудову школы. Але гэтыя грамад- сьцяцэ.

ВАСІЛЬЕУ.

САКРАТАРУ МАГІЛЕУСКАГА РВ КП(б)Б ТАВ. РЭБІНСКАМУ.

## РАЗБАВАРВАЦЬ КАЛГАСНЮ ЗЭМЛЮ (ПІСЬМО СЕЛЬБОРА)

У газеце «Комунар Магілеўшчы- ны» 22 мая была ачэчэна за- метка «Калгасу усё лічэ разва- жэа».

У заметцы гаварылася, што ў калгасе імя Сталіна, Мастоцкага сельсавета надзяляюць заможкі- кі савабодныя участкі і ра- мерны больш чым на аднаму гекта- ру.

На гэту заметку даг'ятуць ра- ённы арганізацыі — ні разважэ- кам, ні райсавецка — не ро- заважэ. Калгаснікі пачыналі іш- струагара раівыкамама тав. Сы- рамалятана прыняць адпаведныя меры на заметцы, гаворачы, што старшыня калгаса Вязоў надзя- лэае заможкую частку савабодны- м участкам па 4 гектары, а бліжэй- шы — толькі па 0,25 сотак.

Спрамакотаў адмовіўся дапама- гач, заявіўшы, што гэта заметка нас не датычыць. Гэта было 15 чэрвеня.

Што-ж робіцца ў нашым калга- се. На ўсёму калгасу заселены са- вабодныя участкі размерам пават да 4 гектараў. Афіцыйна-ж лі- чэць, што заселены толькі па 40 сотак. Вязоў і ілюствэу з замож- кімаі і адвоіць ім калгасную зэ- млю.

Напрыклад, Рыгор Волжау заса- баў 1,5 гектары, Аляксей К'яп'ячэнаў — 1,5 гектара, Графія Мохашкаў — 1,5, Васіль Карпачэвак — 2 гектары, Мірон Карпачэвак — 2 гектары, Павел П'якашэноў — 3 гектары, Саміён П'якашэноў — 1 гектар, Герасім Волжаў — 2 гек- тары, Мірон К'язоў — адзін гек- тар.

Старшыня калгаса К'язоў ад- в'яў да самага аднаасобіка Д. П'ятоўу — 2 гектары калгаснай зэ- млі. Паогуз К'язоў шпакт рава- бязаруў калгаснай зэ- млі.

Мастоцкі сельсавет добра в'явае пра гэтыя злічэньня. Вязоў, але не прымае ніякіх мер. К'язоў заўважэ, што сельсавет пачынае іш- саца, іы б'яжэ чытаць, а пра- в'яць нас няма часу.

— Я зваруціліся да рэдакцыі «Звязды» з просьбай дапама- гач нам выкрыць злічэньца, якія раз- бавараюць калгасную зэ- млю. Раённыя арганізацыі на нашу за- метку не зваруцаюць ніякай увагі.

СЕЛЬБОР.

Ад рэдакцыі: «Звязда» па- да адспівае значэнне пісьму сельсавета з калгаса імя Сталіна, Мастоцкага сельсавета, Магілеў- ськага раёна.

Магілеўскае раёнае кіраўніч- тва, в'явае, лічэ і па ачэкані дзень не зразумела, што неа- коннае раздуванне савабодны- м участкам на школу калгаснай гаспадарцы, разважэванне ка- лгаснай зэ- млі для індывідуаль- ных п'ясаваў з'яўляюцца кулац- кай прап'яцы.

«Звязда» чэкае ад магілеўска- га раёнага партыі тэрыянага п'явадэлаваца аб канкрэтных ме- рах, прынятых па злічэньцам, намі пісьму.

## АКТЫ ЗАМЕСТ РАМОНТУ ШКОЛ

Старшыня Гомельскага гарад- ськага савета тав. Кернічаў за- явіў, што будаўніцтва 6 сельскіх школ з тамама надбудова і на- вітаньчы ремонт двух гарадскіх школ ідзе поўным ходам і што да- ватку заветкаў гэтых школ буд- вуць гэтым. Гэта-ж павіражэма і загадчык гарана т. Данішчэма.

Але на пражыцці савірача ста- ці ілашч.

У раёне бутуецца 6 новых школ, з іх Дунаўскай кампанія, а астатнія драўляныя. Будаўніцтва іх чэўнэцца 4 і нават 5 год. За 4 гады тут паспелі выканаць шэра работ на 45 проц. фактычна- та толькі зроблены с'яма, які, да рэчы, пачынаюць гіпці. У Ба- бовіцкай школе план работ выка- наў на 55 проц. Не лепш ідзе буда- ўніцтва Хутарскай і Міхалюўскай школ.

Становішча будаўніцтва школ вельмі яра ахарактарызаваў тэх- нік камітэа т. Нарманскі, які на- чына абслэдаваў усё будуючыя школы.

— З усіх шпачі школ толькі ў адной і знайшоў чатырох рабо- чых, якія камаціліся кама будо- ці. У астатніх — ніводнага рабо- чага на будаўніцтве няма. Рабочым і раб'яч няма чаго, бо няма саіхх асноўных будаўнічых матэрыялаў — цэменту, пяскоў, гонтаў і т. д.

Сельскія саветы не пачынаюць

ся свочасова загатоўці будаўні- чыя матэрыялы, з гаровет гля- дзеў на гэта скрозь пальцы. Го- мельскі-ж камітэа прав'яў абслэ- даваць больш... з цікавасці, бо ніякіх практычных вывадаў не ра- біў. Складаючыя тэхнікам камітэа падраб'яныя акты абслэдавання школ з вопіямі іх ліжэц у гру- дах папер загадчыка гарана. Ад- ным словам: акты замест школ.

Такое становішча ў вёсцы. А ў горадзе?

Аб надрудове трэцяга паверха над будынкам школы імя Калініна гаровет пачаў думаць яшчэ ў 1932 годзе. Быў складзены тэхні- чны праект, а практычна ачэкаў- дзід яго прыступілі толькі 19 чэр- веня 1934 года. Аказалася, што гэты праект тэхнічна неісп'яма- ны, прышлося яго перарабляць. Загатоўлілі праект, але забавіліся пра- такую «дрэваць», як б'які для пе- рак'ячэння. Кіраўнік работ заўважэ: «У лепшым в'ядаку з'яма буды- нак не раб'яч істапава».

Амаль таго-ж становішча з ка- п'ячальнымі рамантам шпачі ч'ягу- навай школы. Няма дэсаматэрыя- лаў, шпачоў, цэменту, матэрыялаў для цыркуляры. Замест 43 рабо- чых на будаўніцтве працую толь- кі 20.

Як бачыце, будаўніцтва ў гора- де і раёне не толькі не на поў- ным ходу, але ў наўдзяці парго- ва арыму.

З новага навуцальнага года сет- ка гарадскіх школ нашыраецца на 52 камплекты. Да 23 камплектаў няма класных пакоў нават у дру- гую змену. Гомельскі гарана не знайшоў ніякага выхаду, ад ме- рываец аб перавоце работы рада школ па тры змены.

І гэтае ў той час, калі ў па- літканнах школ прыватныя жэм- харамі занята 327 кв. метраў, ка- лі ў горадзе 7 б'ялых школьных будынкаў заняты ўстановамі і пры- ватнымі жэмхарамаі.

З падрываўнай да повага на- вучальнага года становішча ў Го- мелі даўна не з'яналівае, гэта- му спрыяе яшчэ больш тая са- масупакобнасць, якая існуе ў гар- ана і ў гаровецце. Гэтакія-ж га- зэты «Палеская праўда» пакуль што не знайшла месца на сваіх старонках для гэтага п'ячэна.

Большасць школ горада і ра- ёна не забяспечана ападам. Гаро- вец прапававу сельсаветам і ды- ректарам школ вольную ініцыа- ку ініфармаваць аб хадзе загато- ўчкі друў для школ. Прайшоў не- калькі лічэўчэмак, а ў гарана ня- ма вестак не толькі ад сельсаве- таў, але і ад дырэктураў. Не знай- шоў яшчэ часу для абгаварэння пытаньня падрываўчкі да 1934-35 навуцальнага года і гомельскі гар- ком КП(б)Б.

В. Зайцаў, Е. Паленчэма.

## СВЯТА БАРАЦЬБЫ І ПЕРАМОГ

З усіх канцоў горада пад ры- мчым такт духавых арэстраў ідуць стройнымі шэрамаі прале- тарыя Менска на палітмасоўку, пры- свячаную 14-годню вызвалэня Беларусі ад белалаякаў.

Упрыгожаны стадыён «Дына- ма» спаткаў радасных гасцей ўзруна-прыбранымі п'яноўнамаі, вудубамі жыўых в'ястак, ч'яв'я- нымі палотнічэмаі, партрэтамаі любімых правадільцаў нашай пар- тыі: ЛЕНІНА, СТАЛІНА, МОЛАГА- ЕА, КАГАНОВІЧА, ДЗЕРЖЫНСКА- ГА.

Ярка бліпчэць на сонцы пар- трэты семі г'яроў Савецкага Са- юза.

Некалькі тысяч прапоўных про- латарскай сталіцы прышлі сюда світаваць вялікае свята, свята радасці, бадрэрасці і в'яоалы, ся- нта вялікіх перамогаў.

Духавыя арэстры, в'ясэлая гар- моні і гушчыя с'яма інавацца ў адзін радасны гімн, гімн непера- можнай сілы м'яльбанаў.

13 гадзін дна. На ўрававай трыбуна з'яўляюцца тт. РЫСКІН, ГАЛАДЗЕД, ХАДАСЕВІЧ.

Бурнымі вольскамаі сустракаец- ца г'яроў Савецкага Саюза тав. МОЛАКАУ.

С'яма іы разам з працоўнымі горада св'якую вялікую гістары- чную саваіну.

Мітны адрымае памеснік са- крацара гарана КП(б)Б тав. ХА- ДАСЕВІЧ.

Усім мірафона стапінчым Соў- паркома БССР т. ГАЛАДЗЕД:

Усім напаміны тым лічэ дні з'якаў і катанаваньня белалоп- скіх акупантаў над працоўнымі людэмаі.

Прайшоў 14 год, 14 год будаў- ніцтва сацыялізма. 14 год г'яроў- ной барацьбы рабочага класа пад кіраўніцтвам кампартыі і праві- дыра міжнароднага пролетарыята тав. Сталіна.

Замест зруйнаваных аёсак і гарадоў пабудаваны новыя заво- ды, сотні г'ягантаў індустрыі. У вёсцы к'ячэе новае сацыялісты- чнае жыццэ.

У сваёй г'яроўнай барацьбе ра- бочы клас выдугуў са свайго аса- родзішча сотні г'яроў сацыялі- стычнай радзімы. Адзін з такіх г'яроў Савецкага Саюза — сын пролетарскай радзімы тав. Мола- каў разам з нашымі с'яма інава- наша вялікае свята.

Прыватнае саваіным баіцам дробаскай Чырвонай арміі, якія ш'яла стаць на варце сацыялі- стычнай радзімы!

Прыватнае алічэмаі камітану міжнароднага пролетарыята тав. Сталіну!

...Над стадыёнам — знаёмы гул маршаў. Галома шпачытэскага нагоўну ўнімаюцца ўверх. Паўла- ша аніжэма саваіт ад самай прыбунай і сотні лістовак густьо- лавітай аблялі з'явама позе ста- дыёна:

— Прыватнае г'яроў Савецка- га Саюза т. Молакаў!

— Вышай энда пролетарскага інтэрнацыяналізама!

— Ніхай жыве ЦК КП(б)Б на чале з тав. Гікало!

— Ні мірафона г'яроў Савецкага Саюза тав. МОЛАКАУ.

Доўга-доўга не с'яма над ста- дыёнам гул вольскаў.

Нарошце, наступіла м'яртвая ці- шына. З вялікай увагай шпачы- лодная аўдыторыя настаржэма- ся, в'ясэлачы саваіна г'яроў:

— Таварышы рабочыя і работ- ніцы! Я горада в'ятае нас з вялі- кымі святама 14-годня вызвалэня Беларусі ад белалаякаў.



СВЯТА XIV ГАДАВІНЫ ВЫЗВАЛЭННЯ ВОС' АД БЕЛАПАЛІКАУ НА СТАДЫЁНЕ «ДИНАМО». ЗВЕРХУ: ВЫСТУПЛЕННЕ СТАРШЫНІ СНК ВССР Т. ГАЛАДЗЕДА ЗІНІУ; Т. Т. РЫСКІН, МОЛАКАУ І ХАДАСЕВІЧ

За 14 год мы над кіраўніцтвам камуністычнай партыі вельмі шмат дадасці. Я ўшэвае, што гэты першы заклік нашай пар- тыі і ўвады вы ўсе як адзін ста- ледзе на абарону сацыялістычнай праіны.

Ніхай жыве наша любімая ко- муністычная партыя!

Ніхай жыве вялікі правадыр тав. СТАЛІН!

Мітныя спачна.

Тав. Рыскін, Галадзед і Мола- каў аб'яваюць стадыён.

Магутнае шпачытэскае ўра- камуністычнай партыі вельмі шмат дадасці. Я ўшэвае, што гэты першы заклік нашай пар- тыі і ўвады вы ўсе як адзін ста- ледзе на абарону сацыялістычнай праіны.

На футбольным полі пачаліся гім- настычныя мадэцкія нумары фізкультурага тэхнікума, фут- больны матч, астафеты, забаві, шпачытэскае п'яшачнае гульня.

Пачэўся ўнэртае саваініч- тва- моладасці, душэці і заплу- т. ГУР.

